

Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ, ПРАФКОМА
І МЯСЦКОМА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА

№ 20 (259) Субота, 4 чэрвень 1977 года.

Газета заснавана ў верасні
1969 года. Выходзіць
раз у тыдзень

Цена 2 кал.

ВЫДАТНЫЯ ВЕДЫ — ЛЕПШЫ ПАДАРУНАК СТУДЕНТАЎ ЮБІЛЕЮ ВЯЛІКАГА КАСТРЫЧНІКА

Сесія... Яна зноў завітала ва-
універсітэт. На тварах студэн-
таў — заклочанасці і хвало-
ванне. Гэта і зразумела: насту-
піла адказная пара — правер-
ка вынікаў работы студэнтаў у
чарговыем семестры. Зараз у іх
кожны дзень, кожная гадзіна на
у́ліку: траба паспесь грунтую-
шы падрыхтаваць да экзамену,
пакаць выкладчыкам і сваім
таварышам па вучобе, што на
лекцыйных і практичных зані-
чках яны дарзмна не гублялі ча-
су, а набывалі трывалыя веды.
У гэтыя дні асабіль хвалю-
юща першакурснікі. Хаця яны
ужо і атрымалі, як кажуць,
«бальое хрышчэнне» ў час зі-
мовай заіківка-экзаменайшай
сесіі, усе роўна хвалюванне іх
не змяніла. І таму вельмі
важна, каб старшакурснікі, члены
вучэбно-хвалюваўчых камісій
факультэту аказали ім не-
аходную дапамогу ў падрых-
тоўцы да экзамена.

Для выпускнікоў таксама
насталі гарачыя дні. Яны трыв-
яюць дзяржаўныя экзамены,
хутка пачнушь абаранці дыл-
ломныя работы. І тут траба не
спасаваць, дакаць, што ў
сценах універсітэта ты здоле-
шы бываць трывалыя веды, неа-



ходныя для того, каб стаць са-
праўднымі спецыялістамі. Выні-
кі дзяржаўных экзаменаў па на-
укаму камунізму сведаць,
што выпускнікі атрымалі па
гэты дысцыпліне добрыя веды.

Для большасці студэнтаў універсітэта сесія толькі пачы-
наеца, а на геалагічных фы-
культэце і факультэце фізічнай
выхавання яна ўжо закончы-
лася.

Паспяховасць па выніках сесіі на геалагічных факультэце
складае 97,2 процента. Студэнты
трэцяга і чацвёртага курсаў
здалі экзамены некалькі лепш,
чым першакурснікі і другакурс-
нікі. Шмат выдатных і добрых
адзакаў атрымалі на экзаменах
студэнты групы Г-42 (куртар

Г. А. Сербін) і Г-33 (куртар
М. Д. Башняковіч), на малод-
ліх курсах лепшымі аказаліся
групы Г-23 і Г-13.

Будучыя геолагі ўжо раз'еха-
ліся на вучэбную і вытворчую
практику, дзе будуть замоцоў-
ваць атрыманыя на лекцыйных
веды.

Вынікі залікова-экзаменай-
шай сесіі падведзены і на фа-
культэце фізічнага выхавання.
Яны абмеркаваны на адкрытым
парытэтычнім сходзе факультэта.
Паспяховасць студэнтаў складае
95,8 процента. Трэба адзна-
ць, што ў парадку з мінучы
годам, яна значна павыслася.
У гэтым заслуго старшынай
працы выкладчыку — У. В.
Аляксенку, Л. І. Сокарава,
Л. М. Марозавай. Студэнты
груп, у якіх яны з'яўляюцца
куртарамі, паспяхова вытрым-
лі ўсе экзамены. На факультэ-
це, па выніках гэтай сесіі, а-
салютна паспяховасць — у ча-
цвёртакурснікаў. З найлепшымі
вынікамі вытрымліны экзамены
на грамадскіх дысцыплинах, курс-
лекцый па якіх чытали студэн-
тамі старшы выкладчык кафед-
ры філософіі А. А. Фасюкоў і
дацент кафедры палітзако-
номікі В. П. Галеў.

У аргкамітэце па падрыхтоўцы і правядзенню святкавання 60-годдзя Вялікага Кастрычніка

Пад старшынствам Ц. Я. Кі-
сялеўца 30 мая ў Мінску адбы-
лося чарговое пасяджэнне рэ-
спубліканскага аргкамітэта па
падрыхтоўцы і правядзенню
святкавання 60-годдзя Вялікай
Кастрычніцкай сацыялістычнай
рэвалюцыі.

Рэзглядкана пытанне аб пра-
видзенні Дня Беларускай ССР
на ВДНГ СССР. З паведамлен-
нем на гэты тэму выступілі пер-
шы намеснік старшыні Дзярж-
плані БССР А. П. Калошын.

Аб выпуску тавараў народна-
га спакавання ў юбілейным
афармленні і вытворчасці суве-
ніраў, прысвечаных 60-годдзю
Вялікага Кастрычніка, членам
аргкамітэта далажылі намеснік
Старшыні Савета Міністраў
БССР І. М. Глазкі і міністр

гандлю рэспублікі М. П. Малочка.

Старшыня камітэта па фізі-
чнай культуры і спорту пры Са-
веце Міністраў БССР В. І. Лі-
венцяў і старшыня ЦК
ДТСААФ БССР В. М. Савін
расказаў на пасяджэнні аб на-
мячаемых спартыўных, мала-
дзейных і абаронна-масавых
мерыпроектах, прысвечаных
зnamiennoj dače.

У абмеркаванні разгледжа-
ных пытанняў прынялі ўдзел

сакратары ЦК Кампартыі Бела-
руса А. Т. Кузьмін і А. А.
Смірноў, першы намеснік Стар-
шыні Савета Міністраў БССР
У. Ф. Міцкевіч, першы сакратар
Мінскага абкома КПБ У. А.
Мікуліч, намеснік Старшыні Са-
вета Міністраў БССР, старшыня
Дзяржплані рэспублікі П. Л.
Хоханоў і іншыя.

Па абмеркаваных пытаннях
аргкамітэту прынялі адпаведныя
решэнні.

(BELTA).

Атрымаць трывалыя веды
многім студэнтам нашага ўні-
версітэта дапамагаюць актыў-
ныя занікі навукова-даслед-
вай работай.

На здымку: у адной з лаба-
торый фізічнага факультэта
студэнты праводзяць навуковыя
даследаванія пад кіраўніцтвам
загадчыка кафедры цвёрдага
дела дацэнта В. А. Балакіна.

Фота А. Карніенкі.



На завочным факультэце пачаліся ўступныя экзамены.
На здымку: абитурыенты пішуць сачыненне па рускай
мове і літаратуры.

Фота В. Садоўскага.

РАШЭННІ МАЙСКАГА ПЛЕНУМА

ЦК КПСС — У ЦЭНТРЫ УВАГІ

ДАВЕР'Е МАЛАДЫМ

Калі знаёмішся з
рашэннямі майскага
Пленаума ЦК КПСС,
які раз перакона-
ешся, як многа ро-
біца ў нашай краі-
не для таго, каб
кожны чалавек мог
спаўні рэалізацію
правы, дадзеныя
яму Канстытуцый
СССР, прымаць акты-
ўніў з дзяржавай.
Як падкрэслі у сваіх
правовых на Пленауме ЦК КПСС
Л. І. Брэжнёў, новая
Канстытуцый
наглядна пакажа-
е ўсюму свету, якая
яна, сацыялістыч-
нае дзяржава, у
чым яе сутнасць.

Пленаум ЦК КПСС праходзіў у дні, калі па ўсёй
нашай краіне ў астаноўцы
высокай палітычнай актыўносці
працоўных падрыхтоўка да выбараў у
дзяржавай.

Тысячы камса-
мольцаў, маладых
камуністай названы

сёняні кандыдатамі ў
дэпутаты мясцовых
Саветаў дэпутатаў
працоўных. Права выби-
раць і быць абра-
ным у органы на-
роднай улады га-
рантавана Кансты-
туцый СССР кож-
наму грамадзянину
Савецкага Саюза.
Як падкрэслі у сваіх
правовых на Пленауме ЦК КПСС
Л. І. Брэжнёў, новая
Канстытуцый
наглядна пакажа-
е ўсюму свету, якая
яна, сацыялістыч-
нае дзяржава, у
чым яе сутнасць.

Л. КРАСНАГІР,
студэнтка 2-га
курса эканамічнай
факультэта.

ВЯЛІКІЯ ЗАВАЁВЫ

З цікавасцю знаёміся я з
інфармацыйным паведамленнем
аб Пленауме ЦК КПСС, з ізла-
жэннем даклада Генеральнага
сакратара ЦК КПСС, Старшыні
Канстытуцыйнай камісіі Л. І.
Брэжнёва «Аб пракеекце Кан-
стытуцый Саюза Савецкіх Ка-
муністычных Рэспублік».

Пачуціў гонару за нашу Ра-
дзіму і Камуністычную партыю
выкляікоўца рашэнні майскага
Пленаума ЦК КПСС, на якім у
асноўным адбораны праект
Канстытуцый СССР. У дакладе
Генеральнага сакратара ЦК
нашай партыі таварыша Л. І.
Брэжнёва дадзена глыбокая на-
уковая абрэгутаванне неабход-
насці прыніція новага Асноў-
нага закона, закліканага зама-
наваць прысыпковыя змены,
якія адбліцяюцца ў нашай краіне
у ўсіх галінах грамадскага
жыцця. У Савецкім Саюзе па-
будавана развітае, сталае са-
цыялістычнае грамадства, буй-
ныя перамены закранулі ўсе
бакі грамадскага жыцця ў вы-



С. БАДРУНОУ,
студэнт 2-га курса механіка-
матэматычнага факультэта.

ДАНІНА МОДЗЕ?

Колькі разоў даводзіцца чуды: «Нарэшце, парык сабе купіла!» — і колер такі як марыла — «сыбы». А колькі іх, маладых дзяўчак, ходзіць па вулицах, сядзіць у кафэ і рэстаранах з цытарыстамі і з сівымі валасамі... Ты прамовіш — мода! А я скажу прама — кашчунства!

Вельмі часта мне даводзілася сустраканца з людзьмі, валасіях вайна пафарбавала ў белы колер. Так, мінулым летам па пляніскім лагеру, дзе я працаўала піянэрважайт, была сустрэча з вядомай разведчыцай Баланіцай Сямёнаўнай Шкапрубо.

...Вораг шацей ад таго, што гэтыя троіе дзяўчакі упартага маўчыць. Іх білі па галаве, выкручалі пальцы, тушилі абтвары пыгарэты. А потым паставілі калі сціны, калі расстраляць. Але што гэта? Немада рагочыць, а кулі пішчачы калі самых вушэй. Так працягвалася мінута дваццаты, а потым — халодная камера. Ноччу партызы занызвалі дзяўчакі — і не пазналі іх. Курчавыя смяляныя

валасы Валі сталі белымі. У той дзень ей споўніўся толькі 21 год.

А нашага школьнага настаўніка Сяргея Іванавіча Дружыніна разам з яго балывымі таварышамі фашисты паставілі на краю ямы, якую загадалі вакапаць самім юнакам. Спяшаючыся зрабіць сваю чорпую справу, немцы нават не паставілі варты калі ямы. Цалы дзень праляжала разам з мёртвымі Сяргея, трачыць некалькі разоў прытомнасць ад ран. Толькі ноччу ён выбраўся з ямы палоўю. Яго падабрадлі партызы з атрада Чорнага, Сяргея адхіснуўся, калі яму далі лістэрка: яго гонар — чорны казацкі чуб быў пакрыты... снегам, а вакол бушаваў у зелені май. Ішоў пераможны 1945 год, і гвардыі радавому Сяргею Дружыніну было толькі 18.

Шмат было белай фарбы ў вайны. Яна фарбавала ўсіх без разбору — маладых і старых. Галіна Якімаўна, таксама настаўніца нашай школы, не адзя-

валася белы вэлюм у час свайго вяселля. Суровая гадзіна вайны не пашкадавала і яе ваколю. Часта дзяўчыну вілкалі так: «Мамаша, скажы, калі ласка...» Яна паварочавала да незнаймца галаву, а той гледзеў на высокую, стройную дзяўчыну з ордзенскімі планкамі на грудзях, на яе валасы і шаптаў: «Пра-бачце...».

Паглядзі, таварыш, вакол сябе. Прыгледзіся да сваіх знаёмых, выкладчыку, да іх сіўніны. Яна ў іх асабініце — залатая. Яны забралі яе сабе — усю фарбу вайны, забралі, каб не засталося табе, дзяўчына. А ты марыш аб сівым парыку і не задумваўся над тым, што гэтым самым абражашеш тых, што прыйшоў праз вайну, аддаўш сваё маладое жыцце за наша з табой чшаславіе дзяцінства і юнацтва. Сіўніза — гэта след вайны, страта любімага чалавека, перанесенны злакі і пакуты. І што прымушае цябе, дзяўчыну, адзені сівы парык на таці мірны, щаслівы для нашай Радзімы час? Што, адказы?

Г. КАРНАЧ,
студэнтка 1-га курса гісторыко-філалагічнага факультэта.



ПЕРАМОГА ЛЁГКААТЛЕТАУ

На стадыёнах рэспублікі працягваючыя слаборынты па праграме круглагодавой спартакіады студэнцкага таварыства «Буравеснік». Днямі выяздлі мацінскіх лёгкаатлетаў. Выезды поспеху даблілі спартсмены ГДУ. У выніку трохдзённай барацьбы аны набралі 368,55 ачка і заваявалі першую месца. Другім прызёрам у агульным заліку стала каманда БПІ — 361,5 ачка, трэцім — БДУ — 338 ачка.

Першую вышэйшую ўзнагароду для каманды нашага ўніверсітэта прынёс Валерый Клымаў, які хутчэй за ўсіх сапернікаў — за 14,8 секунды — першынка мірны, щаслівы для нашай Радзімы час? Што, адказы?

У спартыўнай хадзьбе на 20 км першым на фініш быў прац 1 гадзіну 35 минут 45,1 секунды майстар спорту Фёдар Кулакоўскі.

У бегу на 3000 м з перашкодамі лепшы вынік — 9 минут 8,5 секунды паказаў Аляксандар Вербей.

Святыні перамогу і жаночы квартэт універсітэта, які першым закончыў камбінаваную эстафету.

Прыемна адзначыць, што побач са студэнтамі факультэта фізічнага выхавання ў лёгкаатлетычных відах пастухоў выступілі з выхаванцамі іншых факультэтатаў універсітэта. Так, студэнтка эканамічнага факультэта Наташа Яськоўна набрала трохую суму ачкоў у піцібор, унесла свой уклад у пешаму вышэйшую ўзнагароду — першым прызёром вызначыліся таксама Галіна Ламейка з эканамічнага факультэта, Алена Хаціновіч з гістофіла Галіна Калакуркіна з падрэдхочтага аддзялення.

I. ТРАФІМОВІЧ,
загадчык кафедры лёгкай атлетыкі і лыжнага спорту.

У ЛІКУ ПРЫЗЁРАЎ

У Гомелі закончыўся другі тур 1-га круга чэмпіянату БССР па ручным мячу сярод жаночых каманд. Гонар Гомельскай вобласці абараніла каманду нашага ўніверсітэта. Да другога тура каманды — удзельніцы чэмпіянату прыбылі з рознымі вынікамі. Вось як выглядалі турнірная табліца: «Эканаміст» (Мінск) — 6 ачко, «Спартак» (Гродна) — 4, «Буравеснік» (Гомель) — 3, «Буравеснік» (Брест) — 2, Наваполацкі політэхнічны інстытут — 2, «Ураджай» (Мінская вобласць) — 1, «Спартак» (Магілёў) — 0.

Вострай абязыда быць баразьба за прызы ў месцы паміж камандамі Гродна, Гомеля і Брэста. Самай напружанаў была гульня паміж нашымі дзяўчытамі і гродзенскімі спартакаўкамі. Першы тайм прынёс поспех гамільчанкам з лікам 6:5. У другім тайме нашы дзяўчыты ўзмініліся націшы на вароты саперніц і даводзілі лік да 11:7. Добра вядуць гульню В. Бяляева, Л. Чарная, Н. Кузьміна. Здавалася, што гульня вырашана. Але самага заслонасаць нашых дзяўчыті памылкі, якія яны дапускалі ў час гульні, адбіліся на ліку. За дзве мінuty да канца сутэрні ён парапоўнавацца — 11:11. Затым у адной з атак гамільчанкі атрымліваюць права на прабіцце 7-метровага штрафнога мяча. Але варатор каманды саперніц адбівае яго. За апошнія 1,5 мінuty гульня каманды абмяняліся галамі. Сутэрна закончылася з лікам 12:12.

У час наступных гульняў каманды ГДУ была больш сабранай і атрымала перамогу над дзяўчытамі з Магілёў і Віцебска.

У агульным выніку наша каманда набрала 8 ачкоў і заняла другое месца ў чэмпіянаце БССР першага круга.

Другі круг чэмпіянату адбудзеца ў верасні.

В. КРУКОУСКІ,
трэнер каманды.



Савет старэйшын клуба «ВС» пропануе студэнцкаму тэатру сваю пасыльніцу дзяламоту ў выглядзе сцэнарыя, узятага з жыція.

ПРАФЕСАР: Што сці. Я не бачу адказаў на пытанні.

СТУДЭНТ: А адкуль жа ім быць, калі я іх не пісаў.

ПРАФЕСАР: Чаму ж вы іх не пісалі?

СТУДЭНТ: Многа вельмі пісаны.

ПРАФЕСАР: Разумею, Вы вусна дзялазіць будзеце.

СТУДЭНТ: Не люблю я дарэмена языком малоць.

ПРАФЕСАР: Паслухайце, вы што-небудзь ведаеце?

СТУДЭНТ: Ведаю.

ПРАФЕСАР: Ну вось і расказваце, што ведаеце.

СТУДЭНТ: А вы што, не ведаеце?

ПРАФЕСАР: Калі я вам паэтату прадмету лекцыі чытаў, чакаючы як-небудзь, ды ведаю!

СТУДЭНТ: А чаго «як-небудзь? Траба добра ведаць!

ПРАФЕСАР: Паслухайдце! Вы прадмет ведаеце?

СТУДЭНТ: Ведаю.

ПРАФЕСАР: Адказаць жадае?

СТУДЭНТ: А жаданні свае ў куляку трымыць треба.

ПРАФЕСАР: Хопіцы! Прадмет вы не ведаеце: двойка.

СТУДЭНТ: Вось-вось, ваша права, ваша слова — закон! А мы, студэнты, супраць вас — як матыёк супраць арла. Матыёк — зайдыса да агню цягніца. Вось так і да ведаў пачыніш, а як табе крылы падпалиць, дык у саме пекла і трапіш!

ПРАФЕСАР: Не могу ж я вам па-што троікі пастаўшы?

СТУДЭНТ: А я ў вас я і не прашу. Мы ж, студэнты, да свету прашибаемся, як краты.

ПРАФЕСАР (расчудлены словамі студэнта): Дарагі мой, а ях то дзялазіць пастаўшы?

СТУДЭНТ: А я ў вас чацвёрті не прашу. Мы, студэнты, супраць вас — як матыёк супраць арла...

ПРАФЕСАР: Я вам піцерку пастаўлю!

СТУДЭНТ: Не трэба, прафесар. А ях то дзялазіць?

ПРАФЕСАР: Няхай усе ведаюць! Вось вам піцерка. Ідзіце і ведаіце: вы — не матыёк, я — не арол.

У аматараў спорту нашай рэспублікі вільную цікавасць выклікаюць слаборынты па праграме II Усебеларускіх гульняў мадалёней. Ужо выйшэны пемроўцы ў многіх відах. На гэтым тыдні за дасягненымі поспехамі ўнеслі і студэнты

нашага ўніверсітэта. Асабліва парадаваў сваім выступленнем першакурснік Юрый Папоў, які здайце атаківічным веславаннем. У заездах на падрэдхочтага ўзял ўдзел адзіночак ён прыйшоў на піціборы з адрывамі да другога прызёра на 15 секунд!

НА МІЖНАРОДНАЙ РЭГАЦЕ

У Маскве на грабным канале ў Крылаткам прайшла пятая міжнародная рэгата, прысвечаная памяці алімпійскага чэмпіёна Ю. Рабчынскага. У гэтых буйных слаборынтывых выступілі і студэнты кінакамедыі «Афона». Пачатак сеанса

Сярод тых, хто абараніў гонар распублікі ў заездах весляроў, быў і студэнт факультэта фізічнага выхавання ГДУ Віктар Вербакіев. Ен стартаваў са сваім дэйнікам напарнікам мінчанінам Мікалаем Астапковічам. На гэты раз чэмпіёны свету былі на фінішы толькі трэцімі.

У сувязі з экзаменацыйнай сесіяй і наядходзячымі кінакамедыямі студэнтаў штаб выхаднога дня заканчвае сваю работу і жадае вам, дарагі сібры, поспеху на экзаменах і добрага адпачынку. У новым наукальным годзе штаб адновіцца сваю работу. Да сутэрні ўперасні!

Рэдактар Ул. БАЛОГА.

«ПРАПАНУЕ ШТАБ ВЫХАДНОГА ДНЯ»

У наядзелю, 5 чэрвеня, у акцавай зале ўніверсітэта для студэнтаў і супрацоўнікаў будзе дэманстрацыя кінакамедыі «Афона». Пачатак сеанса ў 20 гадзін.

«ПРАПАНУЕ ШТАБ ВЫХАДНОГА ДНЯ»

У сувязі з экзаменацыйнай сесіяй і наядходзячымі кінекамедыямі студэнтаў штаб выхаднога дня заканчвае сваю работу і жадае вам, дарагі сібры, поспеху на экзаменах і добрага адпачынку. У новым наукальным годзе штаб адновіцца сваю работу. Да сутэрні ўперасні!

Заказ 3747